

СЕСІЯ СПЫТАЕ СТРОГА

ГОМЕЛЬСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 17 (256)

Субота, 14 мая 1977 года.

Газета заснаванa ў верасні 1969 года. Выходзіць раз у тыдзень

Цана 2 кап.

У ПАРТКОМЕ

Пазаўчора адбылося чарговае пасяджэнне партыйнага камітэта ўніверсітэта. На парадку дня лягла пытанне «Аб рабоце на фізічным факультэце і факультэце фізічнага выхавання па фарміраванню будаўнічых атрадаў і падрыхтоўцы да працоўнага семестра». Заслуханы інфармацыі сакратара партбюро фізічнага факультэта Т. П. Жалонінай і намесніка сакратара партбюро факультэта фізвыхавання В. Д. Падасінава. Па абмяркоўваемаму пытанню выступілі член парткома Ю. Ф. Хадакоўскі, адказваючы за работу будаўніцтва, камандзір штаба працоўных спраў ўніверсітэта Ул. Юрчанка.

Партком прыняў пастанову, накіраваную на ўзорную падрыхтоўку СБА ўніверсітэта да працоўнага семестра і паспяховае выкананне заключаных дагавораў.

АГЛЯД БУДАТРАДАЎСКІХ ТАЛЕНТАЎ

Хутка ў розных кутках Беларусі, у Малдавіі, Комі АССР пачнуць свой чарговы трэці, працоўны семестр студэнты нашага ўніверсітэта. Юнакоў і дзяўчат у куртках з эмблемамі будаўніцтва з неярплівасцю чакаюць на будаўнічых аб'ектах, на саўгасных і калгасных палетках, у сельскіх Дамах культуры. Там студэнты найлепшым чынам правяць сябе ў працы, а вечарамі, пасля работы, будуць дарыць высокім жыхарам галзіны радасці і прыгажосці, дэманструючы свае таленты. Да гэтага яны ўжо як след падрыхтаваліся, аб чым засведчыў агляда-конкурс агітбрыгад СБА, які наядуна прайшоў ва ўніверсітэце.

Як і ў мінулым годзе, удзельнікі мастацкай самадзейнасці амаль усіх факультэтаў паказалі сваё высокае выканаўчае майстэрства, цікавыя і змястоўныя праграмы, з якімі будуць выступаць перад насельніцтвам па месцу дыслакацыі атрадаў.

Журы агляду-конкурсу адзначыла разнастайнасць жанраў самадзейнага мастацтва студэнтаў. Сваімі выступленнямі яго радавалі і спевакі, і чыталынікі, і танцоры.

Першае месца ў конкурсе журы аднадушна прысудзіла агітбрыгадзе СБА «Алеся» з механіка-матэматычнага факультэта, другое — СБА «Славянка» (гістфіл) і трэцяе — СБА «Мезон» (фізічны факультэт). Наступныя месцы занялі адпаведна агітбрыгады СБА «Маналіт» (фізічны факультэт), «Журавінка» (эканамічны факультэт), «Вераць» (мехмат).

Пераможцы конкурсу агітбрыгад узагаароджаных граматамі камітэта камсамола ўніверсітэта і абласнога штаба працоўных спраў.

Заахвочаны прызамі і лепшымі індывідуальнымі выканаўцамі: У. Ларчык з СБА «Маналіт», В. Сільчанка з СБА «Квант», М. Соўры, А. Расіна з СБА «Грэнда», В. Любіньскі з СБА «Алеся».

Адначасова з аглядам талентаў удзельнікіў трыцяга, працоўнага семестра прайшоў і конкурс насценных газет будаўніцтва. Лепшай прызнана газета «Вацяль» СБА «Маналіт» (фізічны факультэт), на другім месцы — насценка «Рытм» СБА «Рытм» эканамічнага факультэта. Трыце месца падзялілі паміж сабой газеты СБА «Грэнда» (фізічны факультэт) і «Верасць» (мехмат). Журы адзначыла таксама зместнасць і добрае мастацкае афармленне насценных газет СБА «Славянка» (гістфіл), «Радуга» (эканамічны факультэт) і «Алеся» (мехмат).

Пераможцы ўзагаароджаных граматамі камітэта камсамола,

ДАНІНА ПАВАГІ АБАРОНЦАМ РАДЗІМЫ

У памяці ўдзячных нашчадкаў ніколі не згасне слава аб вялікім подзвігу, які здзейсніў савецкі народ 32 гады назад, абараняючы сваю Айчыну ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Подзвіг гэты будзе жыць у вяхах. Савецкія людзі свята захоўваюць і ўшаноўваюць памяць аб мужных абаронцах Радзімы, якія аддалі сваё жыццё за нашы сённяшня

кім парку, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, якія працуюць у ГДУ, выкладчыкі, студэнты. Тут адбыўся мітынг і ўшанаванне памяці загінуўшых воінаў Савецкай Арміі. У ганаровай варце застылі піянеры і школьнікі падшкільных школ, студэнты. Да падножка помніка на брацкай магіле, ускладваюца вянкi, кветкі. Памяць загінуўшых ушаноў-



шчаслівыя дні. Кожны год, у дзень Перамогі — 9 мая басконным патаком ідуць яны да помнікаў, брацкіх магіл герояў, загінуўшым у час вайны, каб аддаць ім даніну повагі, даць клятву быць дастойнымі баявых традыцый савецкага народа.

Напярэдадні свята Перамогі прыйшлі да брацкай магілы, якая знаходзіцца ва ўніверсітэ-

ваецца мінутай маўчання. Перад удзельнікамі мітыngu выступілі старшыня савета ветэранаў вайны ГДУ А. С. Пешаў і старшыня камітэта ДТСААФ У. В. Дзем'яноў. Ад імя студэнтаў клятву на вернасць слаўным традыцыям сваіх бацькоў дала студэнтка гісторыка-філалагічнага факультэта Людміла Ціханенка. Вечарам, 7 мая, у актавай зале ўніверсітэта адбыўся ўрачыс-

УСПОМНІЛІ ВЕТЭРАНЫ

Напярэдадні Дня Перамогі жыхары інтэрната № 2 горача віталі ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і выкладчыкаў кафедры грамадзянскай абароны. Тут быў праведзены традыцыйны Дзень кафедры ГА. З вялікай увагай слухалі юнакі і дзяўчаты расказ-быль кандыдата медыцынскіх навук І. Н. Сяргова, які ў свае 18 гадоў гвардыі радавым прайшоў нямяла фронтавых дарог, загартваўся і ўзможнеў у паракхвым дыме.

Сваімі ўспамінамі аб гераізме ленінградцаў у час блакяды горада на Неве падзяліўся падпалкоўнік запаса Г. С. Мільчанка, янога вайна таксама апрачула ў вайсковы пшынель.

Шлях салдата. Ён быў доўгі і без прывалаў. Ім ішлі і сталыя воіны, і бяззусыя юнакі, якім у 1942 годзе ўручалі ўзнагароды, і толькі ў 1944-м — лаштары.

Падпалкоўнік запаса А. А. Басканяў расказаў пра сваіх крылатых сяброў-лётчыкаў

16-й паветранай арміі і Беларускага фронту. У сваіх успамінах ён вельмі цёпла гаварыў і пра дзяўчат, якіх сурова часіна выпрабаванню прымушала змяніць касмыкі на лейтэрыя шлемы. Замест таго, каб шыць у мейсцяных сукенкі, ім давялося «лацаць» самалёты, падвешаць да іх бомбы, самім садзіцца за штурвал грозных машын і ісці на таран фашысцкіх асаў.

Пра людзей у белых халатах, якія на працягу 1418 дзён вайны са скальпелем у руках змагаўся за жыццё чалавека, расказаў удзельнікам сустрэчы начальнік кафедры грамадзянскай абароны дацэнт Ф. Ф. Ганчэль.

Цішыня ў зале. Усе уважліва слухаюць ветэранаў, сочаць за кожным іх выразам твару. І калі гарніст пратрубіць трывогу, гэтыя юнакі і дзяўчаты дзверда стануць у адным страі пад баявыя сцягі.

Г. НИКОЛЬЧЫК.

ЭКЗАМЕНЫ ВА УНІВЕРСІТЭЦЕ МАРКСІЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ

Закончыўся навучальны год у філіяле вярчэняга ўніверсітэта марксізму-ленінізму пры

ГДУ. Цяпер ідуць экзамены. Пазаўчора слухачы першага курса здавалі марксісцка-лені-

скую філасофію. Усе яны па гэтай дысцыпліне паказалі выдатныя веды.

Для студэнтаў нашага ўніверсітэта, як і іншых вышэйшых навучальных устаноў краіны, надыходзіць гарачая пара — летняя залікова-экзаменацыйная перавадная сесія. Яе важнай асаблівасцю з'яўляецца тое, што яна папярэдняе знамянальнаму юбілею — 60-годдзю Вялікага Кастрычніка. Гонар кожнага студэнта — падрыхтавацца да гэтай сесіі і вытрымаць яе самым найлепшым чынам, каб удстоіцца права падпісаць Рэпарт Ленінскага камсамола ЦК КПСС да слаўнага юбілею Савецкай улады.

На радзе факультэтаў ўніверсітэта дэканаты і кафедры, вучэбна-выхаваўчыя камісіі і іншыя грамадскія арганізацыі працягваюць сапраўдныя клопаты аб павышэнні якасці ведаў студэнтаў, іх сур'ёзнай падрыхтоўцы да прадастачай сесіі. У гэтым напрамку выкарыстоўваюцца разнастайныя апраўдаўшыя сабе формы і метады. У прыватнасці, на эканамічным, механіка-матэматычным і некаторых іншых факультэтах увайшлі ў традыцыю папярэдняй грамадскай экзамены па найбольш складаных дысцыплінах. Пасля іх правядзення факультэцкія Саветы выдатнікаў аказваюць усямерную дапамогу адстаючым студэнтам.


Карыснымі з'яўляюцца матэматычныя алімпіяды, якія праводзяцца на механіка-матэматычным факультэце. У ходзе іх паміж сабою спаборнічаюць акадэмічныя групы. Такое саперніцтва дазваляе многім студэнтам значна паглыбіць свае веды па важнейшых раздзелах матэматыкі.

Ва ўніверсітэце ёсць нямала куратараў, такіх, скажам, як старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР і ўсеагульнай гісторыі М. В. Гусева, якія паўсядзённа цікавіцца вучобай сваіх падапечных, дамагаюцца ад іх павышэння паспяховасці.

Разам з тым трэба сказаць, што яшчэ далёка не ўсе магчымасці выкарыстоўваюцца для забеспячэння высокага ўзроўню вучэбнага працэсу па асобных праграмных курсах. Есць яшчэ такія выкладчыкі, якіх вынікі сесіі турбуюць менш за ўсё. Тут не ідзе размова аб звышэнні адзнак, далучэнні нейкіх сідкаў для студэнтаў. Наадварот, патрабаванні павінны павышацца, але на аснове грунтоўнага засваення студэнтамі пройдзенага курса. А гэта патрабуе ад выкладчыкаў не толькі добрага лектарскага майстэрства, умения зацікавіць аўдыторыю, знайсці з ёй трывалы кантакт, але і некаторых іншых якасцей. У нас жа ёсць такія выкладчыкі, як М. П. Бандарэнка, У. В. Мухін і некаторыя іншыя, якім, відавочна, прысоўся задавальненне «рэкордин» па выстаўленых здавальняючых адзнаках. Судзельныя «правалы» на экзаменах сесіі яны тлумачаць слабымі ведамі студэнтаў, іх частым ненаведваннем лекцыйных і практычных заняткаў. А хто ж як не выкладчык павінен даць гэтыя веды студэнту, хто ж, як не выкладчык павінен змагацца за павышэнне дысцыпліны студэнтаў.

Варта нагадаць і такі факт. У групе Ф.14 фізічнага факультэта куратарам з'яўляецца В. У. Гапонав. Са студэнтамі гэтай групы яна вяла і практычныя заняткі па матэматычнаму аналізу. Выкладчыца перад зімовай сесіяй добра ведала, хто са студэнтаў курьорнай групы мае недастатковыя веды па курсу матаналізу. Аднак яна не аказала ім той неабходнай дапамогі, хаця і давала абяцанне, каб яны змаглі вытрымаць свой першы экзамен, паверыў у свае сілы.

Сесія спытае ў доверы. А па геалагічнаму факультэце і факультэце фізічнага выхавання яна ўжо завітала. Зробім усё магчымае, каб яна прайшла з найбольшым поспехам.



НА ВУЧОБУ ЗАПРАШАЕ ФАКУЛЬТЭТ ФІЗВЫХАВАННЯ

СТАРОНКА
ДЛЯ
АБИТУРЫЕНТАЎ

ПРАЗ два гады наш факультэт адзначаць свой трыццацігадовы юбілей. Ён быў арганізаваны ў складзе раней існаючага Гомельскага педагагічнага інстытута імя В. П. Чкалава і з'яўляецца адным са старэйшых у рэспубліцы вышэйшых навучальных наладжванняў па падрыхтоўцы кваліфікаваных спецыялістаў фізічнай культуры. За прайшоўшыя гады стацыянарна і завочна вышэйшую адукацыю атрымала звыш 3500 чалавек.

нічным абсталяваннем, зала для дзякай атлетыкі. У перспектыве намечана стварыць фундаментальную спартыўную базу, якая б адпавядала самым высокім сучасным патрабаванням. А пакуль што нам даводзіцца арганізаваць некаторыя спартыўныя комплексы Гомеля. На наш факультэт пераважна паступае моладзь, якая мае ўжо пэўную спартыўную падрыхтоўку, зарэкамэндавала сябе ў спаборніцтвах. Тым не менш у вучэбным працэсе павышэнню спартыўнай кваліфі-

кацыі студэнтаў надаецца першаснае значэнне. Кожны наш выпускнік павінен мець па аднаму з відаў спорту не ніжэй першага спартыўнага разрада.

Пры існаванні факультэта ў складзе былога педінстытута нарматывы майстра спорту СССР для студэнтаў доўгі час былі недаступнымі. Зусім іншае становішча цяпер. Напрыклад, за мінулы год падрыхтавана 8 майстроў і 17 кандыдатаў у майстры спорту СССР, вялікі атрад першаразраднікаў, грамадскіх судзяў і трэнераў.

На нашым факультэце ёсць кім ганарыцца. Яго былы выпускнік Л. Гейнштэр, які доўгі час заставаўся ў нас выкладчыкам, заваяваў залаты медаль Алімпійскіх гульняў і ўдзельнічаў у высокага звання заслужанага майстра спорту СССР. Двойчы ўдзельнічаў у Алімпійскіх гульнях выхаванец факультэта Яўген Гаўрыленка. На

апошніх з іх ён стаў бронзавым прызёрам у бегу на 400 м з перашкодамі. Чэмпіёнам і рэкардсменам краіны ў бегу на 100 м быў наш студэнт В. Сапел. У 1975 годзе было прысвоена званне заслужанага майстра спорту СССР сёлетняму выпускніку Віктару Вераб'еву, які з'яўляецца чэмпіёнам свету і Еўропы па веславанню на байдарках і каноз. Майстар спорту міжнароднага класа стала студэнтка факультэта Н. Трахімёнак — сярэбраны прызёр чэмпіянатаў

зіму прымаюць актыўны ўдзел у традыцыйных зорных паходах, па месцах рэвалюцыйнай, баявой і працоўнай славы савецкага народа, якія прысвячаюцца Дню Савецкай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту і іншым анямальным датам.

Летам нашы студэнты выязджаюць на вучэбна-трэнерачныя зборы. Для тых, хто вучыцца на першым і другім курсах, такія зборы наладжваюцца і зімой. Імі прадугледжваюцца трэнерачныя заняткі па лыжнаму спорту, лёгкай атлетыцы, спартыўных і рухомах гульнях, плаванню і гімнастыцы.

На факультэце рыхтуюцца спецыялісты ў асноўным для агульнаадукацыйных школ і ДЮСШ. Нашы студэнты вывучаюць дысцыпліны медыка-біялагічнага цыкла (анатомія з асновамі біяхеміі, фізіялогія чалавека і фізіялогія спорту, лыжная фізіялогія і ўрачэбны кантроль, гігіена і спартыўны масаж), грамадскія дысцыпліны (гісторыя КПСС, марксісцка-ленінская філасофія, палітычная эканомія, навуковы камунізм, педагогіка і псіхалогія), хімію, біяхімію, замежную мову. Акрамя таго праводзяцца заняткі па спартыўных дысцыплінах (баскетбол, валейболу, ручному мячу, футболу, хакею, танісу, рухомах гульнях, плаванню, лёгкай атлетыцы, лыжах і канькабежнаму спорту), па курсу спартыўнай падрыхтоўкі.

Наш факультэт для тых, хто па-сапраўднаму ўлюбены ў спорт і цвёрда вырашыў стаць высокакваліфікаваным спецыялістам фізічнай культуры.

Б. ЗАЙЦАВ,
дэкан факультэта, кандыдат псіхалагічных навук.



НА ЗДЫМКУ: студэнт IV курса У. ВАШЧУК займаецца навукова-даследчай работай у лабараторыі медыка-біялагічных абследаванняў спартсменаў пад кіраўніцтвам старшага выкладчыка кафедры фізіялогіі спорту і спартыўнай медыцыны кандыдата медыцынскіх навук В. К. ЛІЗУНОВАІ.

Фота А. Карніенкі.

АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЧЫ ЗАПАВЕТНУЮ МАРУ

Фізікультурой і спортам я пачала захапляцца з дзяцінства. Таму ўжо за школьнай партыі у мяне з'явілася адзінае і цвёрдае жаданне стаць спецыялістам фізічнай культуры, які вучыць моладзь, як стаць моцным, вынослівым, спрытным.

Пасля школы я вучылася ў Віцебскім тэхнікуме фізічнай культуры. Закончыла яго выдатна. Аднак набытых ведаў для мяне паказалася недастаткова. Захацелася атрымаць вышэйшую адукацыю. Гэта мара і прывяла мяне на факультэт фізвыхавання ГДУ. Мне падабацца гэты факультэт не толькі ў тым сансе, што тут створаны спрыяльныя ўмовы для ўдасканалвання спартыўнага майстарства, але і ад таго, што ёсць магчымасць займацца навуковымі даследаваннямі. У прыватнасці, мяне захаляе праблема ўздзеяння фізічных практыкаванняў на арганізм чалавека. Я працую над ёй распрацоўкай пад кіраўніцтвам выкладчыка кафедры тэарэтычных асноў фізічнага выхавання М. А. Кульбакова.

Ішчы з восьмага класа школы мне палюбіліся ручны мяч, Калі я паступала ва ўніверсітэт, па гэтай віду ў мяне быў другі спартыўны разрад. Пад кіраўніцтвам трэнер В. П. Крукоўскага за час вучобы ўдалося прыкметна павысіць ўваж майстэрства. Цяпер з'яўляюся першаразрадніцай, членам зборных каманд універсітэта і вобласці.

Студэнты нашага факультэта не абмяжоўваюцца вучобай, навукова-даследчай работай і спартыўнымі трэнерамі. У нас няма аматараў мастацкай самадзейнасці, тэатральнага мастацтва. Будучыя спецыялісты фізічнай культуры з вялікім задавальненнем удзельнічаюць у канцэртах і іншых культурна-масавых мерапрыемствах, вядучы вялікую шэфскую работу, як друкінікі перыядычнага навукова-пачаснага службы па ахове ў горадзе правапарадку.

Мне думаецца, што кожны, хто жадае вучыцца на нашым факультэце і паступіць на яго, не пашкадуе аб гэтым.

Т. ШАМАНКОВА,
студэнтка 3-га курса.

ДЛЯ ЗАГАРТАВАНЫХ СПОРТАМ

Цяпер на нашым факультэце займаецца 400 студэнтаў. Вучэбна-выхавачы працэс з імі вядзе больш 50 выкладчыкаў. Сярод іх — адзін доктар навук, прафесар і шэсць кандыдатаў навук. Выкладанне спецыяльных дысцыплін ажыццяўляюць чатыры кафедры: спартыўных дысцыплін; лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту; тэарэтычных асноў фізічнага выхавання; фізіялогіі спорту і спартыўнай медыцыны. Многія выкладчыкі маюць высокую спартыўную кваліфікацыю. Сярод іх — ганаровы майстар спорту СССР, 12 майстроў спорту, 14 выдатнікаў фізічнай культуры, 3 судзі ўсесаюзнай катэгорыі і каля 10 — рэспубліканскай.

За апошнія гады значна палепшылася спартыўная база факультэта. У нашым распараджэнні — першакласная спартыўная зала, стацыянарная лыжная база з сучасным тэх-

нікамі студэнтаў надаецца першаснае значэнне. Кожны наш выпускнік павінен мець па аднаму з відаў спорту не ніжэй першага спартыўнага разрада.

Пры існаванні факультэта ў складзе былога педінстытута нарматывы майстра спорту СССР для студэнтаў доўгі час былі недаступнымі. Зусім іншае становішча цяпер. Напрыклад, за мінулы год падрыхтавана 8 майстроў і 17 кандыдатаў у майстры спорту СССР, вялікі атрад першаразраднікаў, грамадскіх судзяў і трэнераў.

На нашым факультэце ёсць кім ганарыцца. Яго былы выпускнік Л. Гейнштэр, які доўгі час заставаўся ў нас выкладчыкам, заваяваў залаты медаль Алімпійскіх гульняў і ўдзельнічаў у высокага звання заслужанага майстра спорту СССР. Двойчы ўдзельнічаў у Алімпійскіх гульнях выхаванец факультэта Яўген Гаўрыленка. На

свету і Еўропы таксама па веславанню.

Нашы студэнты ўваходзяць у склад зборных каманд Гомельскага па ўсіх культурна-рухомах ва ўніверсітэце відах спорту і пасляхова абараняюць гонар вобласці, рэспублікі на многіх спаборніцтвах. Яны таксама выступаюць у ролі судзяў і трэнераў пры правядзенні трэнерачных заняткаў і спаборніцтваў ва ўніверсітэце, ажыццяўляюць судзейства на гарадскіх і абласных спаборніцтвах.

Выкладчыкі і студэнты факультэта праводзяць вялікую работу па прапагандзе фізічнай культуры і спорту. Яна асабліва актыўна ідзе ў сувязі з падрыхтоўкай да 60-годдзя Вялікага Кастрычніка. Спартыўныя вечары, паказальныя выступленні спартсменаў заўсёды праходзяць з вялікім поспехам.

Студэнты факультэта кож-

могай рук і ног (у метрах) 5 м; 4 м; 3 м.

3. +Акробатыка. Адвольныя акробатычныя практыкаванні, якія складаюцца з 4 — 5 элементаў з уключэннем кувёркоў, лераваротаў, стоек. «маста» (у балах) 10,0 — 9,0; 8,9 — 8,0; 7,9 — 7,0.

4. Нахілы назад з сёда праводзіцца на гімнастычнай лаўцы, в замачаванымі нагамі, рукі на пояс (колькасць разоў) — 8, 5, 3.

5. Скачок (казёл у даўжыню 110 см) ўскок ва ўпяр, прысед і саскок прагнуцішыся (у балах) — 10,0 — 9,0; 8,9 — 8,0; 7,9 — 7,0.

Уступны экзамен па плаванню (мужчыні і жанчыні)

Прапыць дыстанцыю 100 м на аэчку «выдатна» адным са спартыўных спосабаў плавання, паказаўшы вынік III спартыўнага разраду з дабаўленнем 15 сек., «добра» — з дабаўленнем 30 сек., «здавальняюча» — з дабаўленнем 60 сек.

Заўвага: практыкаванні, адзначаныя +, адпавядаюць на правілах спаборніцтваў па спартыўнай гімнастыцы з наступным пераводам аднакі з 10-балнай у 5-балную сістэму. На экзамене па гімнастыцы агульная адзнака выводзіцца па шкале: 25 — 23 балы — «выдатна», 22 — 19 балаў — «добра», 18 — 15 балаў — «здавальняюча».

ЗМЕСТ

УСТУПНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ ПА СПАРТЫЎНАЙ ПАДРЫХОТКІ НА ДЗЕННАЕ І ЗАВОЧНАЕ АДДЗЯЛЕННІ ФАКУЛЬТЭТА

Уступны экзамен па лёгкай атлетыцы праводзіцца ў адзін дзень па наступных відах:

Мужчыні
Бег на 100 і 1500 м, скачок у вышыню, штурханне ядра (7,257 кг).

Жанчыні
Бег 100 і 800 м, скачок у вышыню, штурханне ядра (4 кг).

Адзнака ўступнага экзамену па лёгкай атлетыцы выводзіцца па дзёначнай міжнароднай табліцы адзінкі вынікаў у лёгкаатлетчных спаборніцтвах ка мнатабор'ю ў ачках.

Мужчыні
«Выдатна» — 1600 ачкоў.
«Добра» — 1300 ачкоў.
«Здавальняюча» — 1000 ачкоў.

Жанчыні

«Выдатна» — 2100 ачкоў.
«Добра» — 1800 ачкоў.
«Здавальняюча» — 1500 ачкоў.

Патрабаванні да паступаючых на завочнае аддзяленне наступныя: для мужчын ва ўзросце да 35 гадоў і жанчын — да 30 гадоў захоўваюцца агульныя патрабаванні да паступаючых на факультэт. Для мужчын старэй 35 гадоў устаноўлены наступныя нарматывы: «выдатна» — 1300, «добра» — 1000, «здавальняюча» — 700 ачкоў. Для жанчын старэй 30 гадоў наступныя нарматывы: «выдатна» — 1800, «добра» — 1500, «здавальняюча» — 1200 ачкоў.

Уступны экзамен па гімнастыцы

Мужчыні

1. Перакладзіна. 3 вісу падцягванне (колькасць разоў) — 10 («выдатна»), 8 («добра»), 6 («здавальняюча»).

2. Брусы. Вугал ва ўпору «90 градусаў у сек.» Звыш 5 сек. — «выдатна», 5 сек. — «добра», 3 сек. — «здавальняюча».

3. Акробатыка. Адвольнае акробатычнае практыкаванне, якое складаецца з 4—5 элементаў з уключэннем кувёркоў, лераваротаў, стоек 10,0 — 9,0; 8,9 — 8,0; 7,9 — 7,0.


4. +Адвольнае практыкаванне на адным з гімнастычных снарадаў (перакладзіна, брусы, якое складаецца з 4 — 5 элементаў з уключэннем пад'ёму, 10,0 — 9,0; 8,9 — 8,0; 7,9 — 7,0.

5. +Скачок (казёл у даўжыню 135 см). Скачок ногі ў бакі (у балах) 10,0 — 9,0; 8,9 — 8,0; 7,9 — 7,0.

Жанчыні

1. +Адвольныя практыкаванні на брусьях рознай вышыні, якія складаюцца з розных элементаў з уключэннем пад'ёму на верхнюю жэртку: 10,0 — 9,0; 8,9 — 8,0; 7,9 — 7,0.

2. Лазанне па канату з дапа-



Гэты здымак быў зроблены на ядаўна праведзеных у ГДУ званальных спаборніцтвах па баскетболу на першыство студэнцкага таварства рэспублікі. Вы бачыце момант з істэтуэта, у якім гаспадары пляцоўкі дабіліся перакананай перамогі з лікам 96:46. Нашы спартсмены перамаглі таксама каманды мінскіх радыётэхнічнага і педагагічнага інстытутаў і ў фінале працягнуць барацьбу за вышэйшы ўзнагароды.

Л. Д. МЯДЗВЕДЗЕВУ — 50 ГАДОЎ



11 мая споўнілася 50 гадоў з дня нараджэння і 27 гадоў навукова-педагагічнай дзейнасці кандыдата геалага-мінералагічных навук, в. а. загадчыка кафедры гідргеалогіі і інжынернай геалогіі нашага ўніверсітэта Льва Дзмітрыевіча Мядзведзева.

Леву Дзмітрыевічу Мядзведзеву нарадзіўся ў горадзе Саратаве, у сям'і служачага. У 1946 годзе ён скончыў Саратаўскі геалага-разведчыны тэхнікум і пачаў сваю працоўную дзейнасць з тэхніка-аператара ў геалагічных партыях Ніжняга Паловжжа. Вялікая прага да ведаў прывяла маладога прараба-геалага на геалагічны факультэт Саратаўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, які Л. Д. Мядзведзеў закончыў з адзнакай у 1955 годзе і як адзін з лепшых выпускнікоў быў накіраваны на працу ў Акадэмію навук Кіргізкай ССР.

Дзевятнаццаць гадоў працоўнай дзейнасці Льва Дзмітрыевіча звязаны з ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга Інстытутам геалогіі АН Кіргізкай ССР, спачатку на пасадзе маладошага, а з 1968 года — старшага навуковага супрацоўніка.

У Інстытуце геалогіі Л. Д. Мядзведзеў сфарміраваўся як эрудыраваны, уадулівы даследчык нетраў Цянь-Шаня, пашырэннем часу з'явілася абароненая ім вясной 1964 года кандыдацкая дысертацыя.

Працуючы ў дружным калектыве геалагаў Інстытута, Леу Дзмітрыевічу стаў буйным кваліфікаваным спецыялістам-літолагам, які ўнёс вялікі ўклад у вучэбнае і пазнае старажытных пластоў Цянь-Шаня, яго карысных выкапняў — марганца, ртуті, баксітаў. Л. Д. Мядзведзеў даў шэсць практычных рэкамендацый па іх асваенню.

У 1974 годзе Леу Дзмітрыевічу завярсілі на работу ў наш ўніверсітэт. Усе свае веды, энергію ён шпандра адае студэнтам — будучым даследчыкам нетраў. Мы ведаем яго як чалавека ўважлівага, чулага, заўсёды гатовага прыйсці на дапамогу людзям.

Вялікі ўклад Л. Д. Мядзведзева ў геалагічную навуку. Ён апублікаваў 30 навуковых прац, вынікі яго даследаванняў дасладаліся на Усеасязных і рэспубліканскіх геалагічных канферэнцыях і нарадах па літологіі і металогені. Многае зроблена Львом Дзмітрыевічам і на папулярныя геалагічныя навукі ў таварыстве «Веды».

Прафесарска-выкладчыцкі калектыву і студэнты геалагічнага факультэта горава вышшуча Л. Д. Мядзведзева з 50-годдзем і жадаюць яму доўгай і плённай працы на карысць нашай Радзімы. Шырокіх вам дарог, Леу Дзмітрыевічу, моцнага здароўя, энергіі на многія гады жыцця!

Ж. ГЕРАСИМОВА, сакратар партбюро геалагічнага факультэта.

ДАРАГІЯ ПРАЛЕСКІ ВАЕННАГА ГОДА

Гэта гісторыя заўсёды усплывае ў памяці, калі я іду па Рагачоўскай вуліцы. Вяной тут часта можна пачуць: «Калі ласка, купіце букет пралесак. Адаю амаль дарэмна. Купіце...»

Букет пралесак... 30 капеек і букет... Жыццё, два жыцці і букет белых, букет чырвоных пралесак.

Вольга Сцяпаняўна стаяла ля акна. Нейкі момант маўчала, а потым крута павярнулася да мяне:

— Чацвёрты курс, дарослыя людзі... Нарабілі шуму на ўвесь тэхнікум. Такая адказная пара — экзамены, а яны сарвалі заняткі — і ў лес за пралескамі...

Вывадчыца рэзка паднялася з каняны, падыйшла да шафы і дастала пацэргты альбом.

— Вы нікуды не спяшаецеся? — Не.

— Талы сядзіце.

Вольга Сцяпаняўна паказвала мне адну фатакартку за другой і перад маймі вачамі паўстаў, як на павершы, увесі іх дзвючы батальён кулямётна-знігнанага палка. Далей яна расказала:

— Тая раніца была не падобна ні на адну, якія мы сустрэлі на працягу чатырох гадоў вайны. Гэта была першая раніца міру. Дзвючата як хто падмайлі: дасталі свае сукенкі, некранутыя ўсю вайну, рабілі мудрагелістыя прычоскі, нешта гатавалі на кухні. Вырашылі святкаваць дзень нараджэння камсорга Вольгі Воранавай, ды яшчэ абядалі заірнуць на агеньчык сябры з разведкі. Амаль ніхто не заўважыў, як зніклі сяброўкі Валя Карпенка і Шура Промава. Потым ужо высветлілася, што дзвючаты хачелі паставіць на святочны стол букет кветак і адправіліся ў бліжэйшы лясок. Нас папярэджвалі аб тым, што вайна скончылася яшчэ не для ўсіх і ў лясках трэба быць асцярожнымі. Але дзвючаты, якія глядзелі смерці ў твар чатыры гады, не звярнулі ўвагі на гэтую перасцярогу.

...Яны ляжалі на паліне каля маладой бярозкі. На першы погляд здавалася, што дзвючаты ляглі адпачыць, палюхаць шум лесу, плушыны шчэбет, падыхаць чыстым ляс-

ным водарам. Яны ляжалі сярод пралесак, і тыя, сціснутыя ў руках Валі, былі чырвонымі.

— Мы іх пахавалі там, сярод пралесак, каля беластвольнай бярозкі, такой падобнай на нашу, рускую.

Нехта пастукаў у дзверы. Праснулася бялявая галава хлопчука.

— Бабуля! Табе вiншаваліная тэлеграма з днём нараджэння ад Савета ветэрану палка і пісьмы.

Сказаўшы гэта, хлопчык знік.

Вольга Сцяпаняўна беражліва закрывала альбом. Рукі яе дрыжалі, твар быў абялялы. Яна шіха працягвала:

— Прайшлі тры дзесяцігоддзі з таго часу. Але я і зараз бачу паліну, бярозку, чырвоныя пралескі і дзвючату ў вайсковай форме — сукенкі яны так і не паспелі адзець.

...У тую ноч я сніла паліну, бярозку і многа-многа пралесак. Яны цягнуліся да мяне сваімі галоўкамі і быццам пыталіся, прасілі: «А ці ўсё ты зрабіла, каб мы заўсёды заставаліся белымі?»

Г. КАРНА, студэнтка 1-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта.



РЭПАРТАЖ З ДВОЙКАЙ НА ШЫ

Увага, увага! Мы вядзем свой рэпартаж з цэнтра вучэбна-выхаваўчай камісіі. Сёння тут вялікае спартыўнае свята. Літаральна праз пяць мінут пачнецца фінальная сустрэча за гонар уладання званнем кавалера «Двойкі Гультайкай».

Цяжкім быў шлях у фінал. Неабходна было прайсці праз сітуацыі зьваротнага спарборніцтва, якія па сваёй напружанасці не ўступалі хакейным бітвам на кубак «Стэнлі». Але, як кажуць нашы выдатныя футбалісты: «Галоўнае — не перамагчы, а ўдзельнічаць».

Зусім выпадкова побач з намі аказаўся ганаровы суддзя спарборніцтва, старшыня таварыства аховы двоечыкаў Гена Кіскоў.

— Гена, калі ласка, скажы некалькі слоў нашым чытачам. — Таварыш! Мы падтрымалі ініцыятыву нашай небезьляомай газеты «Эліксір вясёлых мінут» аб правядзенні агляду-конкурсу на званне кавалера «Двойкі Гультайкай». Незвычайная сама форма правядзення спарборніцтва: прэтэндэнты не ведаюць вынікаў саперніка. І толькі адзін раз, у вызначаны тэрмін, мы падвозім вынікі. У гэтым семестры фінал прымаржоваецца да святкавання дня «Стыпендыі». Папярэджваем няўважлівых бальшычыкаў: адміністрацыя за іх двойкі адказнасці не нясе.

— Дзякуй, Гена. З вамі паразмаўляць, як Вялікую Энциклапедыю прачытаць. Але ўжо прагучалі фанфары, і я не маю права затрымаць вас, таму што вы неабходны там, сярод прэтэндэнтаў. Тым больш, што лапчыці разгараюцца і носяць ужо не спартыўны характар. Нехта з трыякурынікаў спрабаваў падыяліцца сваімі двойкамі з Коляй Гошкіным. «Вядома ж, зразумела жаданне бацькі свайго срод пераможцаў. Але не трэба забываць, што прафесійны спорт у нас не культывуецца і прымяненне допыта ў холдзе спарборніцтва катэгорычна забаронена».

Гонар Дня Перамогі, у якіх раздзіваліся ганаровыя прызы. У спарборніцтвах выдатна выступіў студэнт факультэта фізічнага хавання ГДУ кандыдат у майстры спорту Анатолю Дзіку (трэнер А. Барысук). У першы дзень спарборніцтва ён першым фіншаваў на 60-кіламетровай дыстанцыі, назаўтра паказаў другі вынік на дыстанцыі ў 75 кіламетраў, яго выйграў Юрый Лісіцын з «Гомсельмаша», а ў наступныя дні двойкі аказаліся манейшым у гонках на 100 км. Па суме ўсіх гонак Анатолю з вялікай перавагай над сапернікамі заваяваў першыства. Яго таварыш па камандзе і вучобе Аляксандр Мядзведзеў заняў другое месца.

У камандным залку першынства і кубак Гомельскага гарадскога спорткамітэта заваявалі веласпідэсты спортклуба ГДУ.

Вялікую цікавасць выклікалі гонкі першага і трэцяга этапуў на 60 і 100 кіламетраў, у якіх разыгрываўся прыз першага майстра спорту на Гомельшчыне на велапорту А. Карнілава. Ачкі налічваліся па алімпійскай сістэме. Лепшая сума аказалася ў спартсменаў нашага ўніверсітэта, якія і сталі ўладальнікамі пераходнага кубка.



Узнікшую паузу выкарысталі піяцкурсіні. Вопыт, веданне сітуацыі — вось галоўныя козыры нашых выпускнікоў. Не выпадкова іх імкненне да перамогі: на парозе выпуску заўсёды хочацца ак-небудзь увекавечыць сябе ў сценах роднага факультэта. Хутка яны ўсе раздзеляцца на свае рабочыя месцы, і толькі адзінкі застануцца ў аспірантурны. Але што гэта? Студэнт 5-га курса Міця Квакін абурэацца ў адрас суддзяў:

— Мяшок з цвікамі ў вас замест сэрца!

Не, так джэльтмены сябе не вядуць. Прайграваць таксама патрэбна ўмець. Адчуваецца, што Міця глядзеў матчы з удзелам



канадскіх хакеістаў. Так, праиграваць заўсёды непрыемна, а ў фінале — тым больш. І зусім справядліва суддзя выдалае Квакіна да канца сустрэчы.

Але мы захапіліся. За гэты час выявіўся аўтсайдэр. Першакурсіні. Гэта і не дзіўна. Спачатку заўсёды цяжка, не адчуваецца локія сябра. Зусім забыты дзіві: «Атрымаў двойку, нявучы таварышы». Адным словам, молада-зелена.

Час няўмольна бяжыць. Суддзя паглядзеў на секундамер. Свісток. Сустрэча закончана. Секунда-другая, і ЭВМ «Мінск-32» дае вынік. Чэмпіёнам стаў студэнт чвэртага курса Сёня Бакен.

Шматлікія бальшычыкі апладуруюць яму, дзвючаты дораць кветкі.

Людзі, здыміце капелюшы. Схіліце ў пашане галовы. Пурпурную стужку чэмпіёна і вялікі драўляны медаль і званне кавалера «Двойкі Гультайкай» атрымае Сёня Бакен.

Нам пашанцавала раней за дэкана ўзяць інтэрв'ю ў пераможца.

— Сёня, скажы калі ласка, некалькі слоў для прэсы. Як ты рыхтаваўся да гэтых спарборніцтваў?

— Вечарамі стараюся быць адзіл. Слухаю, як булькае ў цэнтральным ацяпленні вада.

— І яшчэ адно пытанне. Што ты можаш пажадаць будучаму пераможцу?

— Больш даоек у нашы рады. Пасеем вяснону дзве, восенню сажнеш дзве, пасеем тры і пажнеш тры.

Сёню Бакена падхопілае радасны натопі прыхільнікаў і на руках уносіць яго ў дэканат. Бывай, Сёня. Нам будзе вельмі не хапаць цябе.

Тухне свята. Апусцелі трыбуны. Вечер ганяе чыесці няздзейсненыя мары. Да хутка сустрэчы.

Веў рэпартаж Осін Задунайскі.



РАЗЫГРАЛІ ПРЫЗЫ

На шашы Гомель—Жлобін 76 машынных веласпідэстаў чатырох гарадоў — Гомеля, Чарнігава, Жлобіна і Светлагорска — вялі групавыя камандныя гонкі ў

дэ і вучобе Аляксандр Мядзведзеў заняў другое месца.

У камандным залку першынства і кубак Гомельскага гарадскога спорткамітэта заваявалі веласпідэсты спортклуба ГДУ.

Прыз генерала-маёра Ф. А. Вярхоўкіна разыгрываўся на другім і чацвёртым этапах гонкі. Гэты ганаровы трафей таксама дастаўся ўніверсітэцкім веласпідэстам.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Рэктарат, партком, мясцом, калектыву супрацоўнікаў ўніверсітэта выказваюць глыбокае спачуванне супрацоўніцтвам званчонага факультэта Бахаравай Ніне Іванаўне ў сувязі са смерцю мужа.